

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Намеснік дырэктара
дзяржаўнай установы
адукацыі “Гімназія
г.Дзяржынска”
__подпіс__ Л.І.Захарава
16.11.2021

ПЛАН
арганізацыі гімназічнай суботы
20 лістапада 2021 года

Праектнае напаўненне:

“Гімназічная мазаіка ”

Мерыпрыемства	Час правядзення	Адказныя	Месца правядзення
Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць			
Гульні з мячом “Мяч над сеткаю”, 8 класы	10.00-12.00	Басалай У.І.	Спарт. зала
Дзень рухомых гульняў, 6 класы	12.00-13.00	Басалай У.І.	Спарт. зала
Спартыўныя гульні для ўсіх жадаючых	13.00-17.00	Басалай У.І.	Спарт. зала
Спартыўная гадзіна “Здароўе ў руху”, 4 кл.	11.00	Жывіцкая К.В.	Зала рытмікі
Інтэлектуальная дзейнасць			
“Курыць не модна, модна быць здоровым” – выстава, прагляд прэзентацыі, да МН Дня адмовы ад курэння(19.11.). “Я – дзіця, я - чалавек” - падбор матэрыялу да Сусветнага дня дзяцей (20.11). “Тэлебачанне – цудоўны свет” – размова ля кніжнай паліцы да Сусветнага дня тэлебачання (21.11). Прагляд мультфільмаў Інтэрактыўная гутарка “Ці ўмеце вы сябраваць?”	10.30 11.00 На працягу дня	Харлап А.М.	Бібліятэка

Факультатыўныя заняткі па вучэбных прадметах матэматыка, фізіка	Згодна з раскладам	Нам.дырэктара Захарава Л.І.	Згодна з раскладам
Школа абітурыента Заняткі па матэматыцы	Згодна з раскладам	Кісель Я.Р.	Каб. 28
Заняткі міжшкольнага педагагічнага класа	Згодна з раскладам	Настаўнікі па прадметах	Згодна з раскладам
Праца з бацькамі			
Праца Бацькоўскага ўніверсітэта	10.00	Гойшык В.У.	Каб. 4
Мерапрыемствы ў класных калектывах			
Майстэрня “Свята да нас прыходзіць”, 6Б, 6Г	10.00-11.00	Барута Н.С. Сухарава М.С.	Каб. П2
Практычны занятак з элементамі трэнінга “Жыць у міры з сабою і іншымі”	10.00-11.00	Рудэнка Р.Г. Дубоўская К.А.	Каб. 26
Інтэлектуальная гульня “Я ўсё ведаю”, 6А	10.00-11.00	Бердашкевіч Т.Л.	Каб. 24
Брэйн-рынг “Кірмаш прафесій”, 4 кл.	10.00-11.00	Барысава А.У. Ізотава І.А.	Каб.1
Дзейнасць аб’яднанняў па інтарэсах			
Клуб “X-Stream” запрашае. Урок - практыкум «Who is on duty today?», 6 класы	11.00-12.00	Дубоўская К.А.	Каб. 26
Клуб “Гармонія” запрашае	14.00	Ліпская А.А.	Каб. 12П
Клуб “Кліа” запрашае. Гістарычны мадэлізм	14.00	Паршын П.Д.	Каб. 44
Гурток “Тэатр моды “Шарм”	9.00-11.00	Смольская С.В.	Майстэрня
Гурток “Мод-да”	11.00-12.00	Смольская С.В.	Майстэрня
Гурток “Патрыёты”	11.00-12.00	Сяргееў Д.А.	Каб.42
Гурток “Баль, баль, баль”	14.00-16.00	Бібік Г.У.	Зала рытмікі
Гурток “Белая ладдзя”	12.30-14.15	Усніч С.Р.	Каб. П7
Музычна-эстэтычная дзейнасць			
Факультатыўныя заняткі музычнай накіраванасці	Згодна расклада	Настаўнікі музыкі	Актавая зала, каб.12П
Дзейнасць СППС			

Заняткі ў міжшкольным педагагічным класе	Згодна расклада	Пед.-псіхолаг Гаршкова К.А.	Згодна з раскладам
Кансультаванне бацькоў	9.00-10.30	Фурса І.В.	Каб. 34А
Дзелявая гульня “Сакрэты здароўя”, 8 класы	11.00-12.00	Фурса І.В.	Каб. 40
Профарыентацыйная дзейнасць			
Рэалізацыя праекта “ProGirls”	10.00	Паплаўская Г.А. Доўнар С.У.	Каб. 35
Узаемадзеянне з соцыумам			
Наведванне УДА горада, раёна	3 10.00	Класныя кіраўнікі	ГДК, ЦТДіМ і інш.
Дзейнасць дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў			
Паседжанне Дзіцячага раённага парламету	10.00	Педагагі-арганізатары Паўлоўская Н.І. Дубоўская В.А.	Каб. 43

Намеснік дырэктара
па выхаваўчай рабоце

подпіс

С.І.Паўлоўская